



Паважаныя вучні!
Запрашаем Вас!

16 снежня 2023г.

Акцыя

“Ад усёй душы”

Мерапрыемства	Клас	Час правядзення	Месца збору	Месца правядзення	Адказныя
Работа творчай майстэрні па вырабу віншавальных паштовак, сувеніраў	1-11	10.00-11.00	класныя кабінеты	класныя кіраўнікі	класныя кіраўнікі
Акцыя “Ад усёй душы” (віншаванне Ветэранаў педагогічнай працы)	1-11	11.00- 13.00	класныя кабінеты	аг. Путрышкі	класныя кіраўнікі
Акцыя “Дом без адзіноты” (дваровы абход і дапамога аднавяскоўцам сталага ўзросту)	8-11	13.00-14.00	каб. №31	аг. Путрышкі	класныя кіраўнікі

Па ўсіх пытаннях звяртацца:
Карына Іванаўна Скерсь –
педагог-арганізатар (каб. № 32)

